



**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ**

П Р А Г Р А М А

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**Вынікі археалагічных даследаванняў на
тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе**



Мінск, 15– 17 мая 2019 г.



*Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*



*Запрашаем наведаць Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры
і быта, Мінскі раён, в. Язярцо
Тэл. +375 17 2905913*

Фотаздымак на вокладцы: наверхшша бізуна з рога, XII ст. г. Слонім, пасад
(даследаванні А.М. Максімовіча 2018 г.)

АРГКАМІТЭТ

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Лушка Кацярына Ігараўна – лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Інфармацыйны партнёр канферэнцыі

Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі «Навука»

Парадак працы канферэнцыі

15 мая

**(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
Мінск, вул. Акадэмічная 1)**

9.00 – 10.00	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
10.00 – 12.45	Пленарнае пасяджэнне
12.45 – 13.30	Абед
13.30	Выезд у в. Гарадзішча Мінскага раёна
14.30 – 16.00	Наведванне археалагічнага комплексу на р. Менка
16.00 – 18.30	Наведванне музея народнай архітэктуры і быта
19.00	Выезд у г. Мінск

16 мая

**(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
Мінск, вул. Акадэмічная 1)**

9.30 – 13.00	Праца па секцыях
11.00 – 11.20	Перапынак
11.20 – 13.00	Працяг працы па секцыях
13.00 – 14.00	Абед
14.00 – 17.30	Працяг працы па секцыях

17 мая

**(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
Мінск, вул. Акадэмічная 1)**

9.30 – 13.00	Праца па секцыях
--------------	------------------

- 11.00 – 11.20 Перапынак
- 11.20 – 13.00 Працяг працы па секцыях
- 13.00 – 14.00 Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі

РЕГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

выступленні з дакладамі – 20 хвілін – пленарнае паседжанне, 15 хвілін – секцыя

Працоўныя мовы: беларуская, руская, украінская

15 мая 2019 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЕДЖАННЕ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

(10.00 – 12.45)

Мадэратары

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
доктар гістарычных навук, прафесар
(Беларусь, Мінск)

Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Лакізы Вадзіма Леанідавіча**

Выступленні з дакладамі

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае вывучэнне рэзідэнцыі XVI–XIX стст. на тэрыторыі замкавага комплексу ў Міры ў 2018 г. »*

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Межы Верхняга і Ніжняга замкаў Віцебска на сучасным плане па архіўна-археалагічным даследаванням»*

Ліневіч Сяргей Барысавіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Падводныя археалагічныя даследаванні спецыяльнай навукова-даследчай групы падводнай археалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі на замку Жабер у 2018-2019 гг.»*

Петраўскас Андрэй Вальдасавіч – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута Археалогіі НАН Украіны (Украіна, Кіеў);

Тэма даклада: *«Эксперыментальна археалогія та даследавання даўнягорускага горада ў Олевску 2018 р.»*

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Некаторыя вынікі палявых даследаванняў Магілёўскага Падняпроўя ў кантэксце працэсаў дзяржаўтварэння»*

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч – дэкан факультэта па працы з замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; **Коц Аляксей Леанідавіч** – старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў г. Полацку ў 2018 г.»*

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў у Брэсцкай вобласці ў 2018 г.»*



15 мая 2019 г.

Вячэрняе паседжанне (13.30 – 19.00)

**Археалагічны комплекс на р. Менка
каля в. Гарадзішча Мінскага раёна**

*Экскурсійная праграма (Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук)*

**Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і быта
каля в. Азярцо Мінскага раёна**

Прывітальнае слова дырэктара Беларускага дзяржаўнага музея
народнай архітэктуры і быта **Багдановіча Эдуарда Антонавіча**

*Экскурсійная праграма. Наведванне музея і археалагічнай
выставы.*

16 мая 2019 года

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секцыя 1

Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,
4-ы паверх, актавая зала)

Дзённае паседжанне (09.30 – 13.00)

Мадэратары секцыі

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Адкрыццё і даследаванне новых помнікаў неаліту і бронзавага веку ў 2018 годзе на тэрыторыі Ўсходняга Палесся»*

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) Тэма даклада: *«Даследаванні ў Паўночнай Беларусі ў 2018 годзе»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2018 г. у басейне Шчары (Дятлаўскі раён Гродзенскай вобласці)»*

Язэпенка Ігар Мікалаевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў 2018 года на паселішчы неаліту Ніжняя Алба Жлобінскага раёна 1 і паселішча мезаліту Нябышына 1 Докшыцкага раёна»*

Вараненка Алег Васільевіч – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік УК “Асіповіцкага раённага гісторыка-краязнаўчага музея”, магістр гістарычных навук (Беларусь, Бабруйск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных раскопак на паселішчы Ніжняя Алба 1А Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці і археалагічных разведак на тэрыторыі Асіповіцкага і Бабруйскага раёнаў Магілёўскай вобласці ў 2018 годзе»*

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Малюціна Анна Андрэеўна** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук (Расія, Санкт-Пецярбург); **Ткач Яўгенія Сяргееўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук (Расія, Санкт-

Пецярбург); **Ткачова Марыя Іванаўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Прыстаўка Іван Леанідавіч** – аспірант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Касцяныя зубчастыя вастрыі і наканечнікі гарпуноў мезаліта – неаліта з тэрыторыі Беларусі (на матэрыялах выпадковых знаходак)»*

Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах в. Барава Іўеўскага раёна ў 2018 г.»*

Дыскусія

16 мая 2019 года

Секцыя 1

Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,
4-ы паверх, актавая зала)

Вячэрняе паседжанне (14.00 – 17.30)

Мадэратары секцыі

Мядведзеў Аляксандр Міхайлавіч – загадчык аддзела
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт (Беларусь, Мінск)

Касюк Алена Фёдараўна – навуковы супрацоўнік Інстытута
гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Калечыц Алена Генадзьеўна – галоўны навуковы супрацоўнік
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь,
Мінск)

Тэма даклада: *«Невядомая навуковая спадчына
К.М. Палікарповіча, новыя знаходкі»*

Варацінская Ларыса Сяргееўна – навуковы супрацоўнік
аддзела археалогіі Ўсходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа
(Расія, Санкт-Пецярбург); **Драбушэўскі Аляксандр Іванавіч** –
кандыдат гістарычных навук (Расія, Санкт-Пецярбург);

Тэма даклада: *«Даследаванні Гарошкаўскага могільніка ў 2018
годзе»*

Белявец Вадзім Георгіевіч – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін БДУ, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

Тэма даклада: *«Раскопкі 2018 г. на селішчы познерымскага перыяду Яскавічы (Салігорскі р-н)»*

Бяліцкая Ганна Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Правабярэжжы Прыпяці ў 2018 годзе»*

Бубенька Таццяна Станіславаўна – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі ВДУ імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: *«Селішча эпохі Вялікага перасялення народаў каля в. Заронава Віцебскага раёна: вынікі даследаванняў ў 2018 г.»*

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні на возеры Селява Крупскага раёна ў 2018 г.»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Сцяпанавы Марыя Ігараўна – выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Комплекс археалагічных помнікаў Кастыкі ў вярхоўях Віліі: вынікі даследаванняў 1856, 1973, 2016 і 2018 гадоў»*

Касюк Алена Фёдораўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя работы ў Палессі і Перадпалессі ў 2018 г.»*

Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна – аспірант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; **Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Макоўская Вікторыя Аляксандраўна** – магістрант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Вілейскага і Мядзельскага раёнаў Мінскай вобласці ў 2018 г.»*

Дыскусія

16 мая 2019 года

Секцыя 2

Археалогія сярэдніх вякоў і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Дзённае паседжанне (09.30 – 13.00)

Мадэратары секцыі

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Брэст)

Выступленні з дакладамі

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2018 г. на гарадзішчы летапіснага Барысава і перадмаставых ўмацаваннях (тэт-дэ-пон) у Барысаве»*

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў); **Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч** – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя А.А.Куляшова, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў зоне новабудоўляў на тэрыторыі пасадаў г. Магілёва ў 2018 г.»*

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Мінскім раёне ў 2018 г.»*

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Жыровіцкага манастыра»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна – аспірант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта;
Макоўская Вікторыя Аляксандраўна – магістрант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі бескурганнага могільніка Наўры ў 2018 годзе»*

Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя А.А.Куляшова, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Новыя вынікі археалагічнага вывучэння курганных могільнікаў каля в. Васькавічы Слаўгарадскага раёна»*

Іоў Алег Вільгельмавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні ў Прыпяцкім левабярэжжы ў 2018 годзе»*

Плавінскі Уладзімір Аляксандравіч – выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; **Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Сцяпанавы Марыя Ігараўна** – выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Лоску ў 2018 г.»*

Дыскусія

16 мая 2019 года

Секцыя 2

Археалогія сярэдніх вякоў і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Вячэрняе паседжанне (14.00 – 17.30)

Мадэратары секцыі

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Курловіч Паліна Сяргееўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Археалагічныя работы на старажытнарускіх помніках Гомельскага Падняпроўя ў 2018 г.»*

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Полацкага Падзвіння ў 2018 г.»*

Курловіч Паліна Сяргееўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі Льянскай гуты ў 2018 г.»*

Дзярновіч Алег Іванавіч – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, дацэнт, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні замка і мястэчка ў Крэва ў 2018 г.»*

Чараўко Віктар Уладзіміравіч – старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Каменныя надмагіллі на могілках каля вёсак Міхалінава і Грабенікі Лёзненскага раёна»*

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Кенька Павел Міхайлавіч** – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Касюк Алена Фёдараўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу; **Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя работы 2018 г. пры добраўпарадкаванні ўрочышча Курапаты і ўзвядзенні памятнага знака»*

Кенька Павел Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Ашмянскім раёне ў 2018 г.»*

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вывучэнне селішча I археалагічнага комплексу Кардон у 2018 г.»*

Спірын Іван Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя працы на тэрыторыі Новага Замка ў г. Гродна ў 2018 г.»*

Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вывучэнне каменнай пабудовы на тэрыторыі Новага Замка ў г. Гродна ў 2018 г.»*

Радойская Анастасія Аляксандраўна – аспірант аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі; (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Матэрыялы даследаванняў Г.Ф. Салаўёвай у Гомельскім Падняпроўі»*

Дыскусія

17 мая 2019 г.

Секцыя 2

Археалогія сярэдніх вякоў і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Дзённае паседжанне (09.30 – 13.00)

Мадэратары секцыі

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Ліневіч Сяргей Барысавіч – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Макушнікаў Алег Анатольевіч – доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны»; **Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Даследаванні ў ахоўнай зоне гістарычнага цэнтра Гомеля ў 2016-2018 гг.»*

Ліневіч Сяргей Барысавіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Працы спецыяльнай навукова-даследчай групы падводнай археалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі каля в. Мікалаева Іўеўскага р-на Гродзенскай вобласці ў 2018 г.»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Папярэднія вынікі выратавальных (ахоўных) археалагічных даследаванняў на этапе абгрунтавання інвестыцый у будаўніцтва новай аўтадарогі вакол г. Ваўкавыска»*

Хададава Марына Уладзіміраўна – старшы выкладчык Жытомірскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. І. Франка (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні в м. Бердичів 2018 р.»*

Хахлоў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела захавання археалагічнай спадчыны Інстытута археалогіі РАН, кандыдат гістарычных навук; **Сівалапава Ганна Барысаўна** – навуковы супрацоўнік аддзела захавання археалагічнай спадчыны Інстытута археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Даследаванні межфартовых збудаванняў крэпасці Кёнігсберг»*

Спірын Іван Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае вывучэнне гарадзішча Горная Веравойша ў 2018 г.»*

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; **Памазанаў Мікалай Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск);

Тэма даклада: *«Вынікі даследавання тэрыторыі былога касцёла Святой Тройцы ў г. Свіслач у 2018 г.»*

Хахлоў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела захавання археалагічнай спадчыны Інстытута археалогіі РАН, кандыдат гістарычных навук (Расія, Масква); **Іванова Анастасія Барысаўна** – навуковы супрацоўнік Цвярскага навукова-даследчага гісторыка-археалагічнага і рэстаўрацыйнага цэнтра (Расія, Цвер)

Тэма даклада: *«Выратавальныя археалагічныя раскопкі на тэрыторыі Цвярскага крэмя ў 2018 г.»*

Лысенка Пётр Федаравіч – галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар; **Дубіцкая Наталля Мікалаеўна** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў на вул. Леніна ў г. Пінску ў 2014–2018 гг.»*

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Аб інтэрпрытацыі некаторых керамічных вырабаў канца XV - XVII стст. з раскопак Верхняга замка Віцебска»*

Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выратавальныя археалагічныя работы на тэрыторыі Спаса-Праабражэнскага сабора ў г. Слоніме ў 2018 г.»*

Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вывучэнне культавага іўдзейскага збудавання на яўрэйскіх могілках у г. Шклове»*

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі

(13.00 – 14.00)



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66

Тэл.: (+375-17) 284-18-01

Факс: (+375-17) 284-28-16

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by, <http://nasb.gov.by>

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., НАН Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Сярод іх 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі НАН Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, **факс:** (+375-17) 284-07-74,
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;
http: <http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php>.

Створанае ў 1936 г. як АДДЗЯЛЕННЕ грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў АДДЗЯЛЕННЯ з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад АДДЗЯЛЕННЯ ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У АДДЗЯЛЕННІ 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за АДДЗЯЛЕННЕМ навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск
Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70,
http: <http://www.history.by>, **e-mail:** ii@history.by

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а так-

сама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці

- навуковыя даследаванні па хеалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўству, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;

- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон аховы;

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны;

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;

- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;

- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталаў, семінараў;

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і суіскальніцтва.



ар-

ДЛЯ ЗАПІСАЇ

Отпечатано в РУП "Издательский дом "Белорусская наука"
Заказ 109. Тираж 70 экз.

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ ПА АРХЕАЛАГІЧНАЙ ТЭМАТЫЦЫ

